


540478









Т 540.478

ЯНКА КУПАЛА.

АДВЕЧНАЯ —————

———— ПЕСЬНЯ

У XII ПРАЯВАХ.

ВЫДАНЬНЕ 2-ое.

Вільня \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* 1927.

Друкарня „Рах“, Свята-Ігнатаўская вул. 5.

Komisarz Rządu na m. CIVIL'NO

Lige-nplarz Obowiązkowy

Nakład 1 Egz 2000

Dnia 6 XII 192 r.

Wydruk

ZAKRĘTNI

WYD. WILH. HANUSZ

TSOI 1920 12 06 2018  
Lige-nplarz Obowiązkowy

ЯНКА КУПАЛА.

АДВЕЧНАЯ             
                          =====  
                          ==== ПЕСЬНЯ  
                          ====  
      У XII ПРАЯВАХ.

ВЫДАНЬНЕ 2-ое.

Вільня    \*\*\*    \*\*\*    \*\*\*    1927.  
Друкарня „Рах“, Свята-Ігнатаўская вул. 5.



Г-5ЧОУГК

## ПРАЯВЫ:

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| I. ХРЭСЬБІНЫ.  | VII. КАСЬБА ј ЖНІВО. |
| II. НА СЛУЖБЕ. | VIII. ВОСЕНЬ.        |
| III. ВЯСЕЛЬЛЕ. | IX. СЬЯТА.           |
| IV. ВЯСНА.     | X. ЗІМА.             |
| V. ЗА САХОЮ.   | XI. ХАЎТУРЫ.         |
| VI. ЛЕТА.      | XII. НА МАГІЛКАХ.    |

„Адвечным“ завеца тое, што трывае „адвеку“, г. зн.  
век ці некалькі вякоў, а „спрадвечным“ завем тое, што ёсьць  
з часу, аб каторым ня помні гісторыя, ці, юнакш кажучы,  
спрадвеку.

Выдавецтва.

1927. 6. 0. 1071

ј чытаецца як й (моj=мой).

I.

## Хрэсьбіны.

Вясковая ўбогая хата. Ноч. Усе съпяць. У васінавых на-  
чоўках аберчанае зрэбнымі пялёнкамі ляжыць дзіцяня. Над  
јім зъяўляюцца цені і пяюць.

### Жыцьцё.

Ўсясільнај рукою тварэнья  
Даю яму права ѹісьненъя,  
На собскасць<sup>1</sup>) ваду і зямлю,  
Душу яму такжа даю.

Пад ўладај сваёй будзе меці  
Як ёсьць усё чыста на съвеце;  
Ён будзе ўсіх чыста дужэj,  
Ён будзе ўсіх чыста мудрэj.

І рэкі, і долы, і горы  
Яго будуць слухаць з пакораj;  
Там высуша, там правядзе,  
Там зрые, а там узынясе.

Лясы ён аберне на поле,  
Ўсялякія ўставе<sup>2</sup>) будоўлі:  
Святыні пад неба зірнуць,  
Цямніцы пабелај бліснуць.

Так будзе ён царам прыроды,  
Сам најдасканальшага роду,  
І будзе цар гэты павек  
Названьне насіць—чалавек.

### Д о л я.

Яму буду я напяваці  
Аб радасьці, славе, багацьці,  
Дзе шчасьця палае прасьвет,  
Як самага сонеўка цьвет.

Ён, чуючы гэтыя песні,  
Ня раз загалосе балесьне,  
І страшнај азьвецца кляцьбој,  
Бясьсільны жыць вечна за мној.

І стане ганяцца за мною  
Ён думкамі, сэрцам, душою, —  
Я, песнью прапеўши, ўцяку  
Ці ў поле, ці ў лес, ці ў раку.

І будзе так жыць і маліцца,  
Сваёю няўдачај хваліцца  
Стварэнье Жыцьця—чалавек,  
Аж ляжа ў зямельку на век.

### Б я д а.

Во!—тутка маё панаванье!  
За мној ён і ляжа, і ўстане.  
Вясна, лета, восень, зіма —  
Я зь јім, як царыца сама.

Напрасна мяне будзе гнаці,  
Зь јім буду за хатај, у хаці,  
І так ён зжывецца за мној,  
Што стану яго я душој.

На плечы ўзвалю горб вялікі,  
Абую ў лазовыя лыкі,  
Як начај, хај будзе па дню, —  
Прасьветласць я выдзеру ўсю.

Голад і Холад (разам).

Мы будзем хадзіць за ѹім парај,  
Наводзіць балесьці і хмары,  
Душој і хацінај трасьці,  
Адвечныя казкі плясьці.

Хај чуе і сілен, і молад,  
Як страшан, і голад і холад,  
І рыне ў магільны пясок  
Празь съюжу, праз хлеба кусок.

Х о р.

Гэj, спраўма над ѹім тут хрысьціны  
Съязы і крыві цярушына!

Хај будзе ні мал, ні вялік,  
Няхај носе ѹімя: Мужык.

Дзіцянё заплакала, цені разъягающца ј чэзнуць<sup>3)</sup>.

---

II.

На службе.

Дворны папар, лагі. Недалека лес. Дзень хмурны; слата.  
Пасецца статак; каля яго снве маленкі настушок. Вопратка  
ў яго паабрываная. Босы. У зъяблуных руках тримае бя-  
роставаю трубу. З лесу дарогај паказуецца жанчына—ягоная  
матка.

Пастушок.

Ў сваёj хатца і пры матца  
Жыў ня жыў,

Бяды выпхнула бадзяцца,  
Ў съвет пабрыў.

Кожын гоне, папіхае,  
Свој, ня свој.  
Ој ты, служба, ој благая,  
Божа мој!  
Ој ты доля пустасејна!  
Рад ня рад;  
Далі кут, і тој ня пэўна —  
Да Каляд.  
Нясуць хлеба, ці да хлеба,  
І глядзяць:  
Ведај, есьці шмат ня трэба...  
Ўзяць?... ня ўзяць?  
Воўк, ваўчыха за гарою  
Завядзе,  
Ні прыстаньня, ні спакою  
Ој нідзе!

М а т к а (падходзячы).

Што ня весел так, сынулька,  
Мој-жа ты?  
Табе кланяўся татулька  
І браты.  
Гавары-ж ты мне, мој мілы,  
Родны мој,  
Як там служба, як там слы,  
Як зъ ядој?  
Ці кусочак калі ласы  
Паднясуць?  
Ці ня крыўдзяць калі часам?  
Ці ня б'юць?  
Калі-ж прыjdзе тое съятка  
З ласкаj тэj,  
Не разстанесься ты з хатквj,  
Із сваеj?

Пастушок.

Як у служкі сходзяць леты —  
    У пастуха,  
Пытај, маці, птушкі гэтај —  
    Канюха.  
Папытајся<sup>4)</sup> гэтај хмары —  
    Гэтых сълёз,  
Гэтај кветкі на папары —  
    Гэтых лоз.  
Гэтај груши сярод поля  
    І балот:  
Яны ўсе аб маёў долі  
    Вядуць шчот.

Матка.

Не хачу я ёх пытаці,  
    Моі сынок,  
Не пацешуць яны маці,  
    Сакалок.  
Калыхала, гадавала,  
    Як магла,  
А цяпер што дачакала?  
    Што нашла?

Пастушок.

Ня плач, маці, і ня злујся  
    На жыцьцё,  
Як я ў сілачку ўбяруся,  
    Змагу ўсё.

Вечарэе. Пастушок гоне скаціну дамоў. Маці пахлі ідзе ў сълед за ём.

III.

Вясельле.

Хата ў маладога. Шмат народу. Стол повен гарэлкі і ўсялякаj яды. За сталом сядзяць на лавах: сват, свацьця, маладыя, закосьнік, маршалак, дружкі й прыданыя; усе вясёлыя.

Музыка, гульня.

С в а т.

Вось дзе, братцы, разгуляцца!  
Вось пацешыцца калі!  
Хоць бярыся, распраніся,  
Ды у прысядкі валі!

Звоняць чаркі, трашчаць скваркі,  
Лопат, гоман, съмех і крык,  
Во! сяло дзе ходам ходзе,  
Гора дзе эабыў мужык!

Гасьцеj поўна, усё роўна,  
Як дзе сходка, ці кірмаш.  
Ёсьць Марыся, Дамініся,  
Юрка, Саўка і Тамаш.

Як належка, ў скрыпку рэжа  
Наш музыка, наш Аўлас;  
За јім съследам, як за дзедам,  
Б'е у бубен Апанас.

Трыльля! трыльля! вось кадрыля,  
Вось лялоніха ѡдзе,  
Валяць проста, як бы з моста,  
Як ніколі, як нідзе!..

С в а цьц я.

Вось забава! вось так слава  
Маладому, маладоj!

Усё ладам, і з парадам,  
І пастаўлена парој.

Кругом шчыра, сала, сыраў —  
Хоць ты съліну палыкаj,  
Тоўста, густа хлеба лустаў —  
А пірог! а караваj!

Дзеўкі з твары, як-бы ў жары,  
Як бы сонца касьнікі,  
Ну, а малцы — ліжы палцы!  
Вось яны! вось дзяцюкі!

Не нарокам, бокам-скокам,  
Ня гулялі так даўно.  
Гоп-ля! сваце, паскакаці!  
Ну вясельле! ну яно!

### М а л а д ы .

Хто вясёлы, хоць і ў горы,  
Тamu слава, таму чэсьць!  
Чым багата, рада хата,  
Не жалеjце піць і есьць!

### (Да маладоj).

Ты, сястрыца, до <sup>5)</sup> смуціцца,  
Уздыханье ў кут пашлі,  
Еж, лябёдка, запі водкаj,  
Душу песняj весялі!

Кончым зараз гэты галас,  
Гульня поjdзе за нішто;  
Зажывём мы па сваёму,  
Як ніколі, як ніхто.

### М а л а д а я .

Гуляj, мілы, колькі сілы!  
Не ўважаj нуды маеj:

Я паплачу, знама, бачу  
Чужу хату і людзеј.

Чужа хатка, бацька, матка,  
Сама тутка першы раз;  
Ныюць грудзі, што-то будзе?  
Што чакае ў жыцьцю нас?

Х о р.

Рэдкі съмехі і пацехі,  
Часты сълёзы і бяды!  
Ё часіна, ё скрыпіна, —  
Весяліся, грамада!

Сват вылазе з-за стала і сыпе лявоnіху із свацьцяj; за юм  
малады з маладоj і ўся дружына.

IV.

В я с н а.

Раніца. Вясковая хата; выгляд няпрытульны ј убогі. Праз  
маленкае ваконца прабіваецца бледаваты блеск. Цемнавата.  
Мужык сядзіць на палу звесіўши ногі, курыць люльку і глы-  
бака нешта думает. Уходзе Вясна: на галаве ў яе з кура-  
сълепу ј пралесак вянок, у руках разарваны ланцуг.

В я с н а (з рызыкаj цененькім голасам).

Ну, як дуж, мужычок?  
К табе ў госьці ѹіду.  
На бок жыва, на бок!  
І бяду, і нуду!  
Пратры вочы за сну,  
Марш к другому жыцьцю!  
Ладзь <sup>5b)</sup> саху, барану  
І сявенку <sup>6)</sup> сваю!

Ужо прасохла ральля,  
Ужо рунее трава,  
К сабе кліча зямля,  
Ты ў яе галава.

Табе рэчкі бурляць,  
Табе кветкі цвітуць,  
Табе пушчы шумяць,  
І зязюлі пяюць.

Ды і сонца, глядзі,  
Гэтак съвеце ня зра.\*)  
Ну ѹідзі! ну ѹідзі!  
Араць, сеяць пара!

М у ж ы к (што часіну ўздыхаючы).

Ужо ўстаю, ўжо ѹіду,  
Ясна паня Вясна,  
Толькі вось на бяду  
Зерня к севу няма.

Трохі нешта было,  
Што мне Восень дала,  
Вось Зіму нанясло,  
І ўсё чыста зъвяла.

Апасьледні мяшок  
К Калядам я змалоў,  
Цяпер съвіран і ток,  
Як хто махалам зъмёў.

І сам сеяць я рад,  
Ды, як бачыш, з Каляд  
Усё выбраў да дна,  
Оj Вясна! оj Вясна!

---

\*.) маскалізм, пакрывіцку (пабеларуску) — не дарма.

В я с н а.

Што мармочыш ты там?  
Няма часу чакаць,—  
Табе раду я дам,  
Як бяду ашукаць.

Асьмель трохі сябе,  
Пыху з сэрца зънімі,  
І насенінне к сяубе  
З магазыну вазьмі.

Браць ня прыјдзеца шмат,  
Які пудзік - другі,  
Бо, як чула я, брат,  
Шнур твој вельмі вузкі.

М у ж ы к.

Міла рада твая,  
Ясна паня Вясна,  
Дыј, як съвет пазнаў я,  
Мне вядома яна

Знаю я магазын,  
Толькі зь ѹім з году ў год  
Адзін выхад, адзін:  
Недарод, недарод.

В я с н а.

Бог з табој!—я ѡіду  
Падаць Лету наказ;  
Адно съкем: я ѿ гаду.  
Ня бываю двух раз.

Адходзіць. Мужык злазе з пала, бярэ з калка хамут і дугу,  
выходзе з хаты. Сонца прыветліва заглянула ѿ ваконца.

V.

## За сахою.

Поле. Неба яснае. У недалёкај зялёнај дуброве кукуе зязулька. Мужык арэ. Конік малы й худы што мінута прыстанаўлюецца. Над галавој аратага пяюць жаваранкі. Гасцінцам прыбліжаецца падарожны.

### Араты (ходзячы за сахој).

Гајда, баразною,  
Косю мој маленкі,  
Гајда, за сахою,  
Селянін худзенкі!

Гэткае раздольле  
На усе староны! —  
Выарэм мы поле  
Ў съкібіны, ў загоны.

Зерня ў полі зложым  
Жменяј спрацаванај;  
Зарунејся збожжам,  
Цьмяная паляна!

Пројдуць гэтта людзі,  
Бедны і багаты,  
Дзіўна, дзіўна будзе,  
Што зрабіў араты?

Гајда баразною,  
Косю мој маленкі!  
Гајда за сахою,  
Селянін худзенкі!

### Падарожны (падбліжаючыся).

Гэтак зь песняј, гэтак,  
Зь верај і надзеяј

Кожын свой палетак  
Хај арэ і сее!

Ці дождж залівае,  
Ці вецер бушуе,  
Птушка ані дбае,  
Гнёзды ўе, будуе.

Ня пытаў араты  
Свајго шчасьця, долі,  
Што дадуць зярняты,  
Кінутыя ў полі.

Гэтак зь песньяj, гэтак,  
Зь вераj і надзеяj  
Кожны свой палетак  
Абарэ, засее!

А р а т ы (як-бы сам да сябе).

Тупы штось нарогі,  
Конь ісьці ня хόча,  
Млеюць рукі, ногі,  
Пыл засыпаў вочы.

Ліха чуць старое —  
Ломе косьці, грудзі,  
Жонка, як на тоe,  
З полудням марудзе.

Гэj, спачыньма, косю!  
Люльку закуру я,  
Можа праца посьле  
Лепш памашыруе.

П а д а р о ж н ы (мінаючы аратага, кланяецца).

Памажы вам, Божа,  
Спрацаваны браце!  
Выараў прыгожа, —  
Толькі засяваці.

Знаць жывеш шчасльва,  
Маеш хату, поле ..  
Дзе-ж мој дом? дзе ніва?...  
Доля-ж мая, доля!  
(Jідзе далеј).

А р а т ы.

Ён ѹідзе і плача,  
Я плачу парою...  
Эј ты, небарача,  
• А дзе шчасьце тое?...

Выпрагае каня; жонка ў спарышох прыносе полуудзень.

V I.

Л е т а.

Поле. У далі наўкола <sup>7)</sup> чарнеюцца лясы. На ѿзьмежку, пад дзікој ігрушај, сядзіць задумаўшыся Мужык; напроці яго вёска, далеј гасцінец і двор, акружаны прысадамі ј садамі. Налева залітая паводкај сенажаць; направа абселяныя шнуры: ярыну ўсю пакрывае съвірэпка, жыта напал з гірсај і званцом пагерсаны градам. З усходу на небе падымаецца хмары — чуваць гром. Да мужыка падходзе Лета, трymаючы ў ваднэj руцэ серп, у другој касу.

Л е т а.

Што задумаўся так, Мужычок,  
Варта глянуць крыху весялеj!  
На! касу, малаток і брусок,  
І сярпок на! для жонкі тваеj!  
Званцом шастае ўжо сенажаць,  
Цецирэе жытцо і ячмень;  
Час на гвалт і касіці, і жаць;  
Не на тое настаў Пятроў дзень.

Час такі: ад зары да зары  
Калі ўздумаеш сілы жалець,  
Дачакаесья гэткаj пары,  
Што прыпомне табе гэта клець,

Што прыпомнюць і дзеткі твае,  
І скацінка прыпомне твая,  
А Зіма-ж запяе, запяе,  
Хоць памры — ні жыцьця, ні  
пуцьця!

Бяры-ж, на! што табе я даю;  
Спадкі мне адказала Вясна.  
Jідзі працу зъбіраці сваю,  
Сваё дзела даводзь да канца!

М у ж ы к (водзячы блуднымі вачымама).

Што? куды ты мне кажаш ісьці,  
Лета яснае, жаць і касіць?  
Лёгка песньі такія вясьці.  
Aле спробуј на дзеле пажыць.

Своj лажок я падчысьціў вясноj;  
Сеяў шнур;—удоўг даў магазын,—  
Цяпер, глянь! луг занесен вадоj,  
Колас, глянь! ці ёсьць цэлы адзіn?

Еў, ня еў, ці адзет, не адзет,  
Да ўсяго я ахвотны ў людзеj;  
З маёj сілаю лічыцца съвет,  
Чым-жа, чым я на ніве сваеj?

Ня ўзынімаецца к працы рука:  
Апрацівела гора, жыцьцё,  
Эх ты доля-бяда мужыка,  
Оj ты, Лета, оj Лета маё.

Л е т а.

І ня стыдна·ж табе век вяком,  
Хоць і дуж, як тој дуб векавы,  
Вясьці гутарку ўсё су плачом,  
Ніжэй гнуцца павялај травы!

Нараканьням ня зможаш бяды,  
Хоць дзень-ноч наракај, небарак:  
Шчасьце ходзе гады-у-рады,  
Абмінаючы вёску ўсяляк.

Вось, як ведаеш, я ў цябе госьць,  
Не драмі·ж, як пад лавај тапор,  
Заработка ў дварэ, чула, ёсьць,  
Шнур зьбірај свой, ды жыва у двор!

М у ж ы к.

Двор я знаю даўно, оj даўно!  
З году ў год я там сілу ўсю ўпёк;  
Калі·ж гляну, выходзе адно:  
Пуста хата, съвіронак і ток.

Вынімала мне паншчына дух,  
Зжыў яе—думаў, воля дасьць хлеб,  
І ці зьвёў ці ня зьвёў тој ланцуг,  
Як за паншчынај, бедзен і сълеп.

Л е т а.

І паехаў·жа, братка ты моj...  
Не вялікі, знаць, толк выjdзе ў нас;  
На! касу, серп—ваюj хоць зь бядоj!  
Jіду Восені выслаць наказ.

Кідае касу j серп Мужыку пад ногі і адходзе. Мужык востра  
касу, прабуе на ўзыежку і, мінаючы вёску, jідзе ў двор.  
Бура пачынаецца на добрае; блыскае маланка; што раз мац-  
неj<sup>8)</sup> грыміць гром. Б'е пярун. Пасынаўся дождж з градам.

VII.

Касьба ј жніво.

Сенажаць і поле, што каля ігруши. Гарачыня стајіць нязносная. Мужык расхрыстаўшыся косе. Жонка ў ваднэй ка-  
шулі жне; пры ёй на казлох, абвешаных пасьцілкаj, вісіць  
у начоўках дзіцянё; двое меншых поўзае ў сълед за маткаj.

М у ж ы к (абціраючы пот рукавом).

Эх, труды, труды  
Непазбытыя!  
Эх, каса, каса,  
Потам зълітая!  
І калі-ж з табој  
Мы, сталёвая,  
Здабываць поjdзем  
Шчасьце новае?  
Век зъвініш, съвішчыш,  
Адкляпаная,  
Век плыве съліза <sup>4)</sup>  
Няўніманая.  
Там гудзіць віхор,  
Лес хістаецца;  
Там пяе касец,  
Пацяшаецца.  
Эх, труды, труды  
Непазбытыя!  
Эх, каса, каса  
Потам зълітая!

Ж о н к а (акручуючы нагу, параненаю  
аржоньням).

Не палі агнём  
Гэтак, сонеjка!

Не калі мне ног  
Так, аржонејка!  
Трудна съпіну гнуць  
Спрацаванаю,  
Каласы зьбіраць  
Паваляныя  
Дабрытцом-съцяној  
Не пахвалісься,  
Кроў і пот ліеш,  
Заліваесья.  
Ўсюды Бог гасьціў  
З сваёј ласкаю,  
Толькі крыў, мінуў  
Ніву хамскаю.

М у ж ы к.

Ўжо каса мая  
Прытулілася:  
Не бярэ сіўца,  
Замарылася.  
Пакляпаць пајду  
Там на межачца  
І бруском зьвяду,  
Як належыцца.  
Ды ў ход зноў пушчу  
Пад песнь сълёзнаю,  
Хај зноў бача съвет  
Сілу грознаю.

Ж о н к а (выцягуючы стрэмку з палца).

Дзіцянё ў казлох  
Адзываецца;  
Пагляджу, пајду,  
Як там маецца.

Ох, каб так шнурок  
Свој шчырыкалі!  
Ужо за пашу у двор  
Адбыць клікалі.

Мужык і жонка (разам).

І жыцьцё-ж, жыцьцё  
Беспрасьветнае!  
Ці ня лепеј ты  
Апраметная!

Мужык садзіцца кляпаць касу, а жонка јдзе да казлоў і кор-  
ме грудзьмі дзіцяне.

### VIII.

## Восень.

Досьвітак. Ток. Бледа курыцца на съяне газоўка. Мужык  
малоце. Цэп гудзіць. Яму глуха заводзячы падцінае ведер.  
Дзьверы адчыняюцца, уходзе Восень. У ваднэй руцэ трymae  
пук усялякіх павялых зёлак, у другој пусты мех.

## Восень.

Я усюдах хадзіла,  
Я усюдах была,  
Як дзе што урадзіла,  
Я рахунак вяла.

І к табе во заішлася  
Паглядзець, папытаць,  
Як ты жыў, як спраўляўся,  
Што відаць, што чуваць?  
Вясна, Лета блудзілі  
Па ўсёj чыста зямлі;  
Ці ж па роўна дзялілі,  
Роўна ўроду няслі?

Цябе з краю да краю  
Было ўсюды ўдаволь \*),  
Даказаў дзіваў, знаю,  
Твој і пот, і мазоль.

Дык як з кормам? як жыта?  
Двор то мае чым жыць:  
Сенам пуня набіта,  
З дабром ток аж трашчыць.

М у ж ы к.

Восень, ясная паня,  
Глянь! лыгаць<sup>10)</sup> не хачу —  
Да паўзімкі ня стане,  
Як лічу, ня лічу.

Няма штосьці ў малоту,  
Ды і што малаціць?  
Копкі дзьве акалоту,  
Грэчкі з возік ляжыць.

З копку яркі, ячменю,  
Трохі сена, аўса...  
Вось і хлеб, і насенъне,  
І за труд платя ўся!  
Прыстале ж сядзе спора  
Спажываці дары:  
Жонка, дзетак сямёра,  
Ды татуля стары.

В о с е н ь .

Праўду вашаць гамоне:  
Бог ня вельмі ўспамог,  
Але ты не сягодня  
Так устаў, так і лёг.

Вось і сёлета трэба  
Дацягнуць да канца,  
Прыкупі з пудзік хлеба,  
Дапазыч з воз сянца,

\*) маск., пакрывіцку — даволі.

Пудзік хлеба зь мякінај,  
Груцы, бобу крыху,  
Якој бульбы асьміну —  
Ці-ж ня до<sup>11)</sup> мужыку?

М у ж ы к.

Ну і рада, ој рада!  
Дакупіць, дакупіць!...  
Дзе-ж капејка у „гада“?  
Дзе яго скарб ляжыць?  
На насеніне, на страву  
Трос вясној кішанёй,  
Летам штраф за „патраву“;  
Воласьць не за гарој.

В осен ь.

Як гляджу, ўсё находжу  
Я нястачы адны,  
Будзь здароў! я адходжу  
Да суседкі Зімы.

Выходзе. На дварэ вецер вые што раз мацнеј<sup>12)</sup>. Каплі съюздёнага дажджу шлёпаюць аб гнілыя съцены. Мужык набірае ў рэзьгіні саломы — і јдзе даваць скаціне. Дзьверы із скрыпам зачыняюцца.

IX.

С ь в я т а.

Хата што ј вясној. На стале ляжыць стог<sup>13)</sup> грэцкіх бліноў. На палку ляжыць двое хворых дзяцеј; юншыя босыя і ў вадных кашулёнках поўзаюць каля маткі па хаце. На печы крэкча бацька стары. Мужык сядзіць на лаве і пад нос мармоча.

М у ж ы к.

Ну, ламака, ну, хамула!  
Ці-ж стагнаць ня годзе?

Што мінула, то мінула,  
Болеј ня прыходзе.  
Пёкся, пёкся вясну, лета,  
Аж толькі дзяржыся,  
А цяпер спачынь за гэта,  
Дыј павесяліся.  
Трохі жонка хваравіта,  
Трохі хворы дзеци,  
Выпі чарку! ну і квіта!  
На што там глядзеци?  
Юрку варта-бы да школы,  
З гора, пасылаці;  
Ня шлі: будзе як ты голы,  
Хај сядзіць у хаці!...  
Насьце трэба чаравікі,  
Кажушок Сымонку,  
Ну, на гэта час вялікі...  
Пара-ж і ў карчомку!

Жонка.

Што ты там бурчыш пад носам?  
Скрабеш каля вуха?  
І ўдаеш паглёдам косьм  
Вялікага зуха?  
„Пагуляці... да карчомкі...“  
Вось так малаічына!  
А дзе лапці ў тваёй жонкі?  
Дзе дровы, лучына?  
Трэба новае карыта,  
Каптан Зосі трэба,  
Просіць хвэльчара Мікіта,  
Ужо ня есьць і хлеба.  
Не табе спачыць, хамуле,  
Не табе пяяці,  
Не да съмеху, не да гуляў,  
Калі бяда ў хаце.

Стараста. (Уходзе трохі падпіўшы  
зь нејкаj съмешнаj важнасьцяj і срогоасьцяj).

Вось i трапіў к вам нарэсьце...

Ну гатујся<sup>14)</sup>, братка:

Кішанёj мусіш патрэсьці:

Трэба нам падаткаў.

Трэба чыншу, трэба „пені“,

Быў прыказ з павету,

Каб за тыдзень „непраменьне“

Ўнесьці дробязь гэту.

Дык спраўляjся-ж, i то лоўка!

Бо ня жыць i ў хатца,

I з апраткаj, i з кароўкаj

Прыjdзеца расстацца.

Магазыннік. (Уходзе такжа п'я-  
наваты).

Пахвалёны вам, суседзе!

Як дуж, як здароўе?

Ужо i зімка да нас едзе —

За даўгом прышоў я.

Лўсу бочку, цверць ячменю,

За дзве цверці жыта

Аддаць мусіш „непраменьне“,

Тады будзе квіта.

Мужык.

Ну i што? i больш нічога!?

I дакуль так будзе?

Ані сэрца, ані Бога...

Ну жыцьцё, ну людзі!

Хапае за шапку i ўцякае iз свае хаты. Жонка ўцірае хуст-  
каj сълёзы. Стараста j магазыннік высовуюцца на двор.

X.

Зіма.

Лес. Унізе на дзеравах вісіць наўкола шэрэнь. Мужык у лапленым<sup>15)</sup> кажусе, у лямцовај шапцы стајіць па калені ў сънезе і сячэ таўстую хвоіку. Здалеку прыбліжаецца Зіма. У яе: у ваднэй рудцэ кавадла ј молат, у другој жмут зялезных пугаў. Як јідзе, молат б'е аб кавадла, а ланцугі бразгаюць.

Зіма.

Як жыў, як дуж, як маесься?  
Ці жыці не дакучыла?  
Усюдах я бадзяюся<sup>16)</sup>  
І да цябе во лучыла.

Кандалікамі звонячы,  
Jіду к табе—ўсясільная,  
На долю тваю помнячы,  
Jіду к табе—магільная.

Над цэлаj, над старонкаю  
Я паняj разгасьцілася;  
Моj сънег ляжыць пялёнкаю,  
У моj лёд рака пакрылася.

Гуляю я з марозамі,  
Гуляю я ізъ съцюжамі,  
Съмяюся я над сълёзамі,  
І ўсіх, і ўсё я дужаю.

Кінь выгляд акалелага,  
Прысядзь во на калодацца!  
Крапчэj ты съвету цэлага,  
Ну што? каб нам паходацца?

М у ж ы к.

Ој Зімка, паня ясная!  
Ня варта наругаціся.  
Прытыкі кінь напрасныя:  
Зъ кім тут за плечы браціся?

Я зъ сілаю разлучаны:  
Ў палёх лугох загінута...  
Няўдачамі замучаны,  
Пацехамі пакінуты.

Рукою чуць пакратаю,  
Ня муч·жа абарванага!  
• Пад хутры ѡдзі багатыя,  
Ў палацы мураваныя!

Сям'я мая галодная,  
Хаціна мая хіліцца  
Jідзі, Зіма нягодная!  
Ня дуж з табою сіліцца.

З і м а.

Ня дам ніколі веры я  
Тваеј брахні ап'янчанај,  
Што гора цябе мерае,  
Што сълёзамі ты нянчаны.

Каму-ж тут хвоjkі валюцца  
Рукою мазалістаю?  
І шуркі каму стаўлюцца  
На пасеку, на чыстаю?

Ці-ж хата з хвоjkі зваленај  
Ня грэта, не пастаўлена?  
Ці-ж пасека ня сеяна,  
Сахој тваёj абнесена?

### М у ж ы к.

Туды ў краі далёкія,  
Як дні мінуць кароткія,  
Сасоначкі высокія  
Плывуць ракој - паводкаю.

Гасъцінцамі, дарогамі  
У места шуркі цягнуцца,  
Не за мајмі парогамі  
Скарб пасечны хаваецца.

### З і м а.

Табе жыцьцё, знаць, съцелецца,  
Як-бы сама нуда тая;  
Пашлю ў дабаў мяцеліцу,  
Няхај зь бядој разсватае.

Адходзе. Пачынаецца мяцеліца. Цымнене. Хвоіка падсечаная з трэскам і грукам валіцца ј забівае мужыка. Стада згаладалых ваўкоў прыбліжаецца да нябошчыка. Лес стогне.

### X I.

### Хаўтуры.

Хата. Напроць двераў у белај дамавіне ляжыць Мужыка Сталяр раськідае палок, бярэ дошкі зь яго і робе века к дамавіне. За сталом суседзі пяюць па нябошчыку. Жонка галосе ј прыгаваруе. Дзецы хліпочуць. Стары бацька, крэкучы, злазе зь печы. Мяцеліца шуміць. У коміне жаласьліва вые вецер.

### Ж он к а.

А мој ты сакалочак!  
А мој ты карапёчак!  
Ляжыш ня ўстанеш болеј...  
О доля-ж мая, доля!

Бяз часу съмерць-магіла  
Жыцьцё тваё згасіла;  
У няшчаснаю гадзіну  
Сиротачак пакінуў.

Сироткі ўсе малыя,  
І есьць ня маюць тыя,  
І дроў няма палена,  
І ў пуні няма сена.

Як жыў, як ты съвет бачыў,  
Усё-ж было юначај,  
Ці ў поле ты.. ці ў людзі...  
Што з намі цяпер будзе?

На што на съвет раджацца,  
Хто мае зь юм разстацца,  
І горкі жаль кідаці  
Ўдаве, бацьком, дзіцяці.

### Бацька (уціраючы няўзнак сълёзы).

Дзяржыць бяды старога,  
Хаваюць маладога;  
Забрала дамавіна  
Ня бацьку, але сына.

Ня месца мне у хаце:  
Ня дуж я працеваці;  
Пры кім дажыць тут веку  
Няшчаснаму калеку?

Вазьму я хіба ўнука,  
Ці ў съвет ісьці навука? —  
І поjdзем з хат да хаты,  
І к бедным, і к багатым.

Зъбіраj, стары, хатомкі,  
І зрыўкі, і атопкі;

І жыва з хаты роднаj  
На сівер на нязводны!

Выцягуе з-за печы лахманы і атолкі.

Сталяр (кончыўши века да труны).

Як згаварыці слова,

І века ўжо гатова.

Закрыць дамоўку можна,

Падходзь прашчацца \*) кожны.

Падходзь чужы і хатні

Заглянуць раз астатні

Вось на таго, што дзетак

Бяз часу кінуў гэтак.

Ня кепскім быў суседам:

Шоў прадзедаўскім съследам,

Ня крыўдзячы нікога,

Цярпеў сам крыўдаў многа.

Меншы сынок (залуючы нябошчыка ў руку—да маткі):

Чаму, скажы, матуля,

Прыбраны так татуля

Ляжыць у гэтај скрыні

Такі халодны, сіні ?!

Большы сынок.

Ня лезь ты без патрэбы:

Душа ўжо таткі ў небе.

Ня ўстане і на лета;

Памёр ён, знача, гэта.

Дзеці адступаюцца; падходзяць развітавацца юншыя<sup>17)</sup>. Сталяр забівае векам дамоўку. Суседзі бярудь нябошчыка на плечы і выносяць з хаты.

\*) маск., пакрывіцку, (паблр.) — развітавацца.

Х о р.

Рај съветлы бесканечны  
На судзе астатэчным \*)  
Дај, Божа, ўсім загнаным,  
На векі вekaў. Амэн!

Жонка ј дзеци галосяць. Бацька, абвешаны торбамі, забірае  
ўвука і јдзе ў съвет. Хата астаецца пустая. Чутны званы.  
Выюць сабакі.

XII.

На магілках.

Цёмная ноч перад Узвіжаньнем. Магілкі. Лётаюць совы  
і кажаны. На паваленым крыжу сядзіць цень Мужыка.

Цень Мужыка.

Што насып размыла жвіровы?

Што спаць мне ў зямлі не дае?

Чаго кажаны тут і совы

Зъляцелісь на косьці мае?

Проч, гадзіны, съліўні, рапухі!

Хоць зъгіньце ў праметнај на дне.

Благія і добрыя духі,

Прыбліжцеся жыва ка мне.

Так спаць не ахвота век цэлы;

Мне хочацца ведаць, пачуць,

Што чутна на съвеце на белым?

Патомкі мае як жывуць?

Ці досіць ѹім хлеба да хлеба,

Як добра ѹім плаціць зямля?

Ці ласкі ад съвету, ад неба

Ня маюць, як некалі я?

Ці песні пяюць, ці як мухі

Ў цянётах гніюць павука?

\*) пол., пакрывіцку — апошнім.

I ўсё гаварэце мне, духі,  
Што зроблена для мужыка.

Зъятающца тыя - ж самыя духі, што пры хрэсьбінах. Вер-  
цяца каля Мужыка і папераменна пяюць.

Б я д а.

Мы скажам табе ўсё з ахвотај,  
Па съмерці тваёj што заjшло:  
Ня зломлены к шчасьцу вароты,  
Сълязы ня ўбыло,—прыбыло.

Г о л а д.

Усміхающца пусткаj папары,  
Уроды ня ѹдзе, як ня ѹшла.  
На небе за хмараю хмара.  
Ілыве і плыве, як плыла.

Х о л а д.

Хаціна згнівае у плесьні,  
Хаўтурны ня зводзіцца звон,  
Пад дзікія ветравы песньі  
Пракляцьця разносіцца стогн.

Х о р а м.

Завалены съцежкі к прасьвету  
Крыжамі безчасных магіл,  
А брат твоj, мужык, бяз прывету  
У ўсім гэтым сохне бязь сіл.

Д о л я.

Табе яшчэ ведаць цікава,  
Што стала з сынамі тваjmі?  
З усякаj вялося ѡім славаj,  
Усяк ѡім жылося зь людзьмі.  
Адзіn, як і ты, шнур пахае,  
Карчомкаj душу весяліць,

Другога чужына змагае,  
А варта пры трэцім стаіць.

Чацьверты у зъдзеку загінуў  
За праўду, за крыўду сваю,  
Руку адсек пяты машынај,  
І торбаю корме сям'ю.

**Ж ы ц ь ц ё.**

Ну што? як старонка, як дзеткі,  
Як што між людзьмі, ці звярмі?  
Я лоўка разставіла сеткі!  
Папробуј, расплутај вазьмі!

Я сілам цямрычным у рукі  
Няпраўд пустазельле дало,  
Хај сеюць зьнішчэнье і муکі  
Хај корча ўсіх змога і зло.

**Ц е н ь М у ж ы к а.**

Ня міла мне слухаць, ня міла  
Зь зямлі мае гэткі прывет.

Раскрыјся нанова магіла:  
Страшнеј цябе людзі і съвет.

Магіла раскрываецца. Чутна запляў неідзе пятух. Духі разъ-  
лятаюцца. Нікне цень мужыка. Перагукуюцца з зајцамі  
совы. У паветру лапочуць крыльямі кажаны ј начніцы.

Бароўцы, 1908 г. 22 жніўня.






АРАДУХ АННК

РАДУХА

RHDUXA

1891 год село Красногорье  
все права защищены © 1999, Издательство ТВС





Biblioteka Narodowa  
Warszawa



30001023712384



540478

---

---

